

# ЗВОНК.

№ 6.

Менск, Пятніца 5 верасьня 1919 г.

№ 6.

## Беларуская штодзеннай політычна-літаратурная часопіс.

Рукапісы павіны быць пераціравы чы-  
тацька. Аналіза прынятых рукапісаў за-  
дэхшыць ад Рэдакцыі.

Рукапісы назоў не выдаюцца.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:  
м. Мінск, Юбілейны дом.

Цана нумару 1 марка.

Год выданья I.

РЭДАКЦЫЯ адчынена штодзень,  
апрача съят  
ад 9—12 гадз. і ад 5—7 гадз.

Цана абвестак:

за 1 раджк за тэкстам . . . . 2 м  
шукавым апрачы, за абвестку 2 м.

Дзеле вялікага недахвату паперы газета часова выходзіць  
тры разы на тыдзень: у панядзелак, сераду і пятніцу.

Наша рэдакцыя адчыняе на  
страницах „ЗВОНА“ аддзел

## „ВОЛЬНАЯ ТРЫБУНА“

для развагі спречных пы-  
таньняў.

## Трэба выясняць палажэнне.

Штодня прыходзяць ў рэ-  
дакцыю людзі і выкладаюць  
скаргі, што мясцовыя польскіе  
ураднікі ня хочуць лічыцца з  
імі, як з беларусамі. — не ша-  
нуюць нашай мовы і не спаў-  
няюць навет таго, што выма-  
гае ад іх прыказ іх начальства.  
Так, напрыклад, сядодня вы-  
друкаваны ў нас два лісты ў  
рэдакцыю, з каторых відаць,  
што, ня гледзячы на протэсты  
і прыказ, падпісаны Намес-  
нікам Г. Камісара, мясцовыя  
ураднікі адказваюцца прымачь  
заявы і просьбы ў беларускай  
мове, публічна насыміхаюцца  
з папытак дабіцца выпаўнен-  
ня закону і заяўляюць, што  
колісь маскоўцы гэтак рабілі  
з імі, так хочуць рабіць і яны.

Мы ня будзем гаварыць  
пра тое, што беларусы ніяка-  
га дачынення да маскоўца ня  
маюць; мы ня будзем гаварыць  
пра такую дзікую мораль, што  
калі душылі мяне, то трэба  
душыць і мне ды яшчэ саусім  
ня таго, хто вінаваты. Мы хо-  
чам зазначыць толькі тое, што  
вышэйпамяняненые скаргі час-  
цей і часцей даносяцца і з  
далёкай правінцыі; што ў Баб-  
руйскі магістрат выбіраюцца  
полякі, жыды і расійцы, а бе-  
ларусаў і паміну няма; што ў  
нег, у Менску, быўшые цар-  
скіе чыноўнікі, сплюнуўшы ад  
першых пярэпалахай, паднялі  
голаў і адкрыта паднімаюць на  
зьдзек імя беларуса.

Мы будзем аб гэтым зва-  
ніць на ўесь съят, бо хочам

запытаць, што ж гэта ўсё зна-  
чыць? Як-жя пагадзіць гэта з  
тым, што гаварылося ў адозве  
Начальніка Польскага Панства  
да насяленыя нашага краю  
аб вызваленіі народу нашага  
спад векавога уціку і паня-  
веркі? Як-жя можна пры та-  
кіх варунках наладзіць прыяз-  
ные адносіны паміж Польшчай  
і Беларусью, аб якіх гавары-  
лі паслы польскага Сойму з  
прадстаўнікамі Беларускага  
Камітэту? З гэтага можа вый-  
ці ўсё, што хочаце, але ня  
дружба.

Нам трэба выясняць на-  
шае палажэнне. Нам трэба  
цьверда ведаць, чаго мы мо-  
жам спадзявацца ад польскай  
улады на мейсцы. Нам патрэб-  
ны не абяцанкі, мы прагнем  
рэяльна упэўніцца, што полякі  
не забыліся пра нашае гісто-  
рычнае сужыцце, што яны  
наши прыяцелі і што яны ня  
толькі будуць шанаваць нас і  
нацыянальные патрэбы наши,  
а дапамогуць нам ў нашым  
змаганні з нашым супольным  
ворагам, як дапамагае дужэй-  
шы слабейшаму па прыказань-  
ню чалавечнасці і братэрска-  
га спачуцца.

Мы зноў звязраемся да  
польскага народу і кажам: ра-  
зам мы заняпалі і разам па-  
вінны адраджацца. Няхай ня  
будзе паміж намі непаразу-  
менія. Няхай запануе паміж  
намі братэрство, згода і ўзаем-  
ная дапамога.

## Бальшавіцкая гаспадарка.

Як ведама, Расія была самаю  
негаспадаркою дзяржаваю ў сьвеце.  
Яна была німецкаю колёніяй, разам  
з Німеччынай складала адзін га-  
спадарчы арганізм, і, ваюючы з Ні-  
меччынай, разрываючы свой звязак  
з ею, яна больш усіх дзяржаў па-  
нірела.

Апроч немцаў гаспадарылі ў ёй  
французы і белгійцы у Данецкім  
басейне, ангельцы на Каўказе і дру-

гіе народы. Самі расійскіе прамыс-  
лоўцы і кунцы вясны агульнае га-  
снадаркі не маглі. Вось чаму, калі  
немцы былі выгнаны з Расіі, іх  
мейсцо заступілі ў ёй ангельцы,  
амэрыканцы, французы і японцы.

Што тычицца вісковай гаспадаркі,  
то сярод расійскіх сялян яна  
была вельмі дрэнна пастаўлена. До-  
сыць сказаць, што на цэлых вёскі  
Твярской і Валагодской губерні ста-  
тыстыка налічвала сівіней адзінкамі.  
Сіляне ніколі не загорываюць на  
зіму сваіх палёў. Таму ў лето, з  
трошкі сухою вясною, там заўсёды  
неураджай. Мы ведаем, што не пра-  
ходзіло 5-ці гадоў, каб казна ні  
падкорилівала якіх нібудзь цэнтраль-  
ных, альбо усходніх губерніяў, асі-  
гнуўшы на гэта соткі мільёнаў.  
Велькіе абшарнікі звычайна аддава-  
лі сваю землю у арэнду сялянам.  
На гэтым факту пабудавана ўся  
агарнай праграма расійскіх эс-эраў.  
І ніколі мы ні чулі, каб казна кар-  
міла заходніе губерні, навет такую,  
як Віцебская, дзе, па словам расій-  
скіх географаў, гаспадар ледзьве  
зьбіраў свой засеў. Но навет на са-  
май кескай зямлі у нас гаспадарка  
вялася шмат лепш, як у Маскоў-  
шчыне, дзякуючы упłyvам заходніх  
культуры. Калі значыць сама расійская „буржуазія“ не магла вяс-  
ці гаспадаркі, калі гаспадарка ў Расіі стала вельмі дрэнна, а ў час  
войны яшчэ горай, то было велькаю  
адвагаю, тэрэтыкаў бальшавікоў,  
ня маючых ніякай гаспадарскай прак-  
тыкі, браць уладу, гэта значыць  
кіраванне гаспадаркаю, у свае ру-  
кі, парываючы усюкую звязь з заг-  
раніцою, ануліраваннем загранічных  
пазыкаў. Тым часам, робячы сваю  
„акцябрскую“ рэвалюцию на грун-  
це гаспадарчага развалу, бальшавікі  
абяцалі народу „малочныя ракі з  
кісельнымі берагамі“. І вось вынікі  
гэтае гаспадаркі: у гарадох народ  
вымірае з голаду, у вёсках сяляне  
зменышаюць сваю гаспадаркі, каб  
ня было чаго адбіраць бальшавіком.  
На будучы ўстане дашь працу без-  
работным, альбо карміць іх, улада  
пасылае іх на фронт. Там напаўна  
яны накормяцца „на куском, дык  
пяском“.

Аднак бальшавікі ня хочуць пры-  
знацца ў сваей няздатнасці, бо  
тагды трэба было б адказацца ад  
улады, ад кіравання гаспадаркаю,  
каторая толькі ім адным дае смач-  
ны і лёгкі кавалак хлеба. Дзеля гэ-  
тага яны гаворачь, што гаспадаркі  
ня можна добра наставіць, бо яны  
перажываюць ваенную разрушу і іх  
душылі блёкада.

Праўда, што тэкстыльные Фаб-

рыкі стала, бо няма як падвезды ваты, воўны і шоуку, а так сама вугли і нафты. Але можна было-б абрабляці лён, а фабрикі апальвань дровамі. Што-што, але здаецца транспорт і апал гарадоу можна было-б трымань у парадку, бо лясоў многа і, значыць, дроў можна загатаваў рукамі шмат безработных. Мэталу для утриманья транспорту у парадку ёсьць даволі, заводы ёсьць, а транспорт пагоршваецца, пасажыры едуть горш съвіней, але зараз іх саусім на пусцяць ехаць. Кунец, каторы рабіу закупы для тысячу людзей і за гэта браў у сваю карысць найбольш 1% вартасці тавараў, выкінуты, як вораг народу. І вось гэтыя тысячи людзей самі для сябе парабліся купцамі, ("мяшочнікі", "спэкулянты"), забічавалі сабою вагоны, а, прадаючы з сваіх мяшкоў, ужо зарабляюць на 100%, а 100 і 1000 процэнтаў. Чытаем, што трамвайны рух Масквы смыняецца, бо рабочыя на ўскраіну рэмонтаў вагонаў. Ці-ж гэта на съмех? Забракло так сама паперу. Папер, як вядома, робіцца з дзёрава, дзёраво расце у лесі, а лясоў у Расіі шмат, фабрикі-паперні ёсьць. Чаму-ж няма паперу?

За што ні бярэцца "савецкая" улада, ўсё ў яе вываливаецца з рук.

Гаспадарка савецкая гэта—млын сухі, што трашчыць, а муки на меле. У Менску была сталоўка "Ігнатычы", каторая досыць тавна прадуктамі з сваіх двораў карміла што дні тысячи народу. "Саветы" узялі маёнткі ў свае руکі, узялі і "Ігнатычы", і хутка яны зачыніліся.

Ународаваны былі і лазні Плаўскага. Перш вы заўсёды маглі вымыцца ў іх, пры бальшавікох толькі выпадкам і то альбо ёсьць парападачай вады, няма, альбо ёсьць гарачай вады, ды парападачай вады, ды парападачай няма.

Выхаваньне у школах зрабілася пры бальшавікох бясплатным і агульным. Але, дзякуючы таму, што вучні мелі свае рады, (саветы), школа працы сапрауды зрабілася школа гуттайства. Разумныя дэсці школ 2-га стопні вынесці розолюцыю (і дабіліся правядзення не прац аддзел прасветы), што настаянік на можа, дарогаю гутаркі з асобным вучним, даведацца аб пазнаніях яго, бо такая гутарка, гэта той самы экзамін.

У вучастку аднаго інструктара вісковай гаспадаркі па Менскай губэрні было 100 двароў, і з гэтых двароў толькі 5 былі абсеены.

Бальшавізм можа пакуль што трыманьца у Расіі, бо безрабоцьце і голад дае салдатаў-чырвонаармейцаў. Салінскага народу 90%, каторы, прывыкны да царскае палкі, з тым большаю ахвотаю слухае бальшавізкага штыха і стрэльбы. Ні у воднай эўропейскай дзяржаве бальшавізм ня мог бы існаваць, бо там 60% і больш рабочых на маглі-б існаваць на 40 і менш процэнтаў земляробаў.

Бальшавізм спадзіваліся на усясьветную рэвалюцыю. Мы павінны зазначыць, што калі-б зрабілася яна, гэта значыць, калі-б уладу захапілі наўмеючыя кіраваць гаспадаркай рабочыя; то палавіна съвету, усе саме асьвечанае, разумнае,—гарады вымерлі-б, як ад чумы, хрысьціянская культура згінула-б, чалавек вярнуўся-б зноў да першыбытнае культуры.

Калі-б мы на момант прыпусцілі, што зрабілася рэвалюцыя ва ўсім съвеце, то, пакуль рабочыя нарыхтавалі б гаспадарку, у гэты самы час Англія і другіе дзяржавы жывучыя толькі падвозам, вымерлі-б з голаду.

Арганізацыя гаспадаркі ёсьць вельмі зложная машина, якая вы-

рабілася векамі, і на можа адразу быць пабудавана па не зынішчаныні. Калі-б мы прыпушцілі, што усе менш зложныя машины промыслу былі зынішчаны, то чалавек, на гледзічы на сваю асьвечанае, усё ж такі вярнуўся б на вякі назад, пакуль пабудаваў бы для других тые машины, якіе для яго пабудавалі яго продкі.

Мы можам, дзеля гэтага, бальшавікоў парабаўці з тымі грэкамі, каторы дзеле таго, каб здабыць сабе вічнасць, зынішчыў адзін з  $7\frac{1}{2}$  грэцкіх цудаў мастацтва. Бальшавікі так сама нападуць у гісторыю, на шчасце, не культурнага съвету, а татарскай Расіі.

X.

## Маленькі фэльетон.

### Які прывет, такі й адвест.

Быўшыя расійскія чыноўнікі скварэзилі, што ях могуць чытаць абвестак па вуліцах. Мы іх вельмі шкадуем, бо хто-ж іх, беднікіх, пападаюць Цара пама,—забілі яго маскоўскіе людзі. Покі яны знайдуць сабе новага цара, дык мы падаем ім дармовую параду, што траба рабіць, каб чытаючы беларускіе абвесткі, "не паламаць сабе языка". Мы ведаем, што языкі іх дзяраваныя, і шкадуем іх вельмі, бо кажуць-жадобрыя людзі: "блажені, іже і скоты мідует".

Гаспада Пятровы, Міхайловы, Нанамаровы і Пановы!

І тые ўсе, што з нашай мовы Кіці пазваляюць і съмяяцца,—  
Ад нас мы просім выбіраца!

Бо тут старонка Белай Русі,  
Яе ў палон ня узяць вам, мусі.

Тут ня Дэнікін, не Колчак,—  
Ня пройдунь кіпны ваши такі!

І вас, ўсіх рангаў кавалерау,  
Усялякіх Ганнаў, Уладзімерау,—

## Знахарка.

(Аброзон з натуры).

Ня дужа старая ўдава афіцэра, Ганна Радзейская, з прастуды захварэла. Паклікала яна сваю суседку, Матрону, гэта сама ўдаву якогася дробнага гандляра,—старуху. Гэта бедная ўдава была знахарка. Сапрауды-ж,—ни столькі яна лячыла афіцэршу, сколькі шмат забаўляла іх у балесці сваімі казкамі.

І цяпер, седзячы у пані Ганны Радзейскай за каваю, гэта бабулька казала ёй усікіе усічыны, а тая, тым часам, захіленая, ляжала на пасыцелі.

Цягучы, шапаляючы бяззубым ротам і дрыжачай гаворкай, бабулька казала:

— Да, панечка, у вас якайсь хвароба прыдарылася. Гэта—ни добра. Што-ж у пані баліць?

— Ой, ратуйце, імосьцейка,—стогнучы, адклікнулася Радзейская.—Усё цело мае віе, і гарачка з інштуды вялікая.

— А лякарство прымалі якое?

— Але, прымала хіну.

— Гэта дасыць Бог вам і палегчае. Гарчыцы-б кышціла, панечка.

— Як выпіц гарчыцы?

— А так, з ложку становую і выпіць. Яно заціліць моцна, але траба працярпець. Як рукою зынімае усікую хваробу.

Радзейская ня дужа слухала Матрону, і такіе лекі ёй не спадабаліся. Яна ня вельмі верыла ў гэтае зёлкі, але сказала:

— Дзякую за добрую раду! Я ужо тагды, апасяля, а няпер раскажэце мне што небудзе.

— Што-ж я вам ракажу?

— Ну, іш я ведаепе, калі прыдзе канец вайне?

— Гэта адзін Бог ведае, але, трэба думаць, і людзям сваім адкрывае. Есьць людзі, што ведаюць пра гэта. Есьць адзін рускі, адзін хранцуз, адзін кітаец і кожнага народу на аднаму чалавеку,—і ім-то ведама, ім адкрыто, што будзе.

Радзейская, вядома, толькі для забавы слухала казкі; сама-ж Матронна верыла ўсіму таму, што казала.

— І мне было, панечка, адкрыцце яшчэ перад вайной,—ізноў начала казаць бабуля.—Ірачнулася я гэта ўночы, гляджу—аж перад мною стаіць дзева з капыём і навокала яе такое зияньне, што аж глядзець на можна. Закрыла я вочы, усталі з пасыцелі, аж дзевы і німа. Чую, на дварэ некі шум. Вышла гэта я, гляджу: небо чырвонае, як кроў, а на небе вялікія, простыя, як вагнівые, стаяць. Зажмурылася я, увайшла ў хату, стала на калені, паглядзела на абразы...

Бабуля узвіла вочы ўгору і, як на малітве, злаўжыла рукі далонямі. «З'явінулася да Бога і кажу: «Господзі, ці гэта вайна?»» Аж цераз тры дні чую я гэта зноў шум па вуліцы. Народ зыбіраецца, крыку нарабілі. Гукнула я аднаго. Што гэта, кажу? Аж мне кажуць, што вайна...

Матронна ўздыхнула, памаучала і бядуючы, начала далей:

— І во ужо колькі год ідзе гэта вайна! Колькі народу палахылі, колькі зямлі паўзрывалі бомбамі! І зямля гэта чуе і стоне. Стогнє зямля, як чалавек стогнє... Пайдзеце ў лес ці на поле—і пачуеце, як зямля стогні.

І бабуля застагнала, каб паказаць, як зямля

Ня просім к нам на службу стаць,  
Каб ваш язык не папсаваць.  
Вы доўга хлеб соль нашу елі,  
Жылі у дастатках і таусьцелі,  
Кроу, пот і сълёзы нашы пілі  
І імян царскім нас судзілі...  
Збірайце ж вашы паперы  
І хутка маршч ад нас за дзъверы!

Стары Міхалка.

## Мае успаміны аб Івану Луцкевічу.

Я зустрэуся і пазнаёміся з нябошчыкам першы раз, у сярэдзіне кастрычніка 1918 року, на пасядзені Беларускай Соцыялістичнай Грамады у Менску, дзе шмат гаварылося аб tym, каб зараз жа абвясціць Беларускую Народную Рэспубліку незалежнаю, каб працістаяць ганебнаму Берасьцейскому міру бальшавікоў з Нямеччынай, што куплен быў цаною нашай бацькаўшчыны.

У той час, як брат нябошчыка у сваіх прамовах быў роўным, размыркованым, — Іван Луцкевіч з юнацкім імпаратам, хатця і з цяжкімі не здаровымі пярэрзамі, каб адкашляцца, заклікаў кожнага да разшучасці і спазнаньня права нашага беднага народу на вольнае, уласнае політычнае жыццё. Ен даводзіў прыклады ірляндзкага руху і іншых прыцінутых недзяржаўных (тады) народаў, як чэхі і інш. Ад нас дзядзька І. Луцкевіч пабег некуды, каб залажыць у Менску беларускую выстаўку, адтуль у рэдакцыю беларускай часопісі, каб аддаць заметку аб новым адкрыцці з нашага гісторычнага ці стараўнянага культурнага жыцця. Ен увесь г. рэу, бегаў, клапаціўся.

Праз цэлае лето 1918 року І. Луцкевіч працаваў над tym, каб як мага шырэй паставіць беларускую выстаўку у Менску, і гэта яму ўдалося. На выстаўцы, дзе былі паказаны самыя цікавыя прадметы — жывыя съведкі нашае мінуўшчыны, перабывало не мала менскіх жыхароў.

Трапіўшы у сярэдзіне съннежня таго ж самага 1918 року у Вільню у рэдакцыю „Гомана“ я пазнаёміўся нават і з tym гаротным бы там, якім жыў нябошчык І. Луцкевіч разам з братам. Мясыціліся яны у адным невялічкім пакоіку упоруч з рэдакцыяй і у той час, як брат з ранку аж да вечару працуе у рэдакцыі, І. Луцкевіч немаль і ня прыпыняеца ў дома; за дзень ён пабывае усюды, зловіць самыя апошнія вячэрнія навіны політычныя. Ня гледзячы на свае слабае здароўе (сухоты) Іван заўсёды быў, як кажуць, „на нагах“. Газэтныя навіны ён стараўся пераглядзець з самага ранку, іншы раз не устаючы з пасьцелі. Куды я ні заходзіў на гадзіну-другую ў віленскіе беларускіе арганізацыі, будзь гэта клуб, тэатр, рэдакцыя, ці які нібудзь выпадковы сходзік, усюды неадменна я спатыкаў нябошчыка Івана; ён патрапляў быць усюды, дзе чутно было беларускі голас і усюды раздзіў, паведамляў, за усе дрыжуць шырага ідэёвага патрьюта. А праз момент паспяшаўся яшчэ некуды, каб ізноў разыліваці, нязъмерны імпарт свайго натхненія. Аднаго разу зірнуў я ў яго архіумэй, што быў заўсёды на замку, як нейкі найдаражжайшы скарб, як праца, якая патрабавала значнага часу і, сабраная у скарбонку, замыкалася моцна, каб нікто ня съмёў паварушыць яе без патрэбы. У вечары, пры электрычным асьвят-

ленині, дзядзька Іван увёў мяне, як стараўняні мудрэц, у сваю кумірню. Вочы мае прабеглі па паунюткім пакоі, па съценах і воках. Чаго толькі ня убачыў я! І старыя генэральскія партрэты і татарская рукапісная кніга на беларускай мове і маленькіе збаночки і проста квяцістыя чэралікі, съведкі нашага стараўняга ганчарнага промыслу і маствацтва. Дзядзька Іван на мае раптоўные запытанні кінуў некалькі тлумачэннія і паспешна, раптам пачаў выводзіць мяне назад з музею, прыгаворваючы: „Ой, дзе тут табе разабрацца ў вечары. Тут ня толькі за дзень, але й за месяц усяго не растлумачыш“. Ен, як відаць, па свайму ўжо прызывычаеню, выпіхай мяне з музею, бо ня верыць мне ён ня мог, і заражжа, як толькі мы выйшлі ў суседні пакой, ён сказаў мне, выходзячы можа яшчэ на якую сходку беларусаў (ня гледзячы на даволі позны час): «Але глядзі, каб замкнуў, вось табе ключ, нікога чужога ня пушчай!». Ен павертыў мне цэлы беларускі скарб, але зрабіў гэта за мінюту пасля таго, як вывеў чамусьці мяне з гэтае скарбонкі. Ен заўсёды съпяшаўся; нават будучы саусім хворым, калі я застаяў яго раз у пасьцелі, ён падустаў, пасля ўступіўшыся ў начныя выступкі, забегаў па хаце і аднатонна, пераўываючы голас і кашляючы, шмат гаварыў. Безнадзеяна хворы, ён непадобны быў да гэтага сваей магутнаю, бязсъмертнаю у нашай беларускай памяці, душою. Ен съпяшаўся... і на той съвет ён гэтак сама паспяшыў. І было ж ад чаго яму туды паспяшыць. Жонка пажарніка, цётка Петронэля, што служыла ў рэдакцыі, аднаго вечару расказала мне некалькі слоў пра беднае жыццё Луцкевіча. Недаед,

стогне:

— А-а-а! А-а-а! Так зямля стогне... А што з небам зрабілі? Гарматамі па ераплянах небо папрастрэльвалі. І як небо яшчэ воду тримае?! А ня вытрымае — патоп будзецы..

Матрона аж уздыхнула і дашла шклянку кавы.

— А калі мір будзе, пані Матрона?

Матрона надпіла з шклянкі кавы ды зноў пачала прарочыць:

— І быў гэта мне сон. Сыніла я калісъ, ня дужа даўно, небо, а на небе — калясъніцу. У калясъніцы, бачу я, сядзіць дзядок сівен'кі, як голуб. Гэта мусіць Бог-Сабаот...

Бабуля заплюшчыла очы, прыпамінаючы:

— І ватнівая ўся калясъніца, і агонь навокала не, а ў руцэ сваёй тримае Бог-Сабаот палачку. А тутака голубкі роўнен'ка, як на дроціку, сядзіць. І Гаспод-Сабаот махнуў палачкай на голубку і сказаў: «Ляцце на зямлю і взвясясьце мір!» І два голубкі наляяцелі на зямлю... Скора, панечка, супакоіцца ўсе і будзе мір. І гэты сон сыніу у туночку яшчэ адзін рабін. Ен шмат моліцца ў сінагозе і блогачэсцем працьвіў...

Раздзейская усъміхнулася, але слухала. Матрона зноў пачала казаць:

— І сыніла я, панечка, яшчэ сон. Ляцелі чатэры арлы ад розных канцоў зямлі. Адзін арол узъляпец над цэрквой, другі — над касцёлам, трэці — над мячэцю, чацвёрты — над жыдоўскай школай. Тагды ж зъляцеліся разам. І значыць гэта, што мір будзе. Памірацца ўсе народы, што веруюць ў Бога, што кляняюцца ды толькі нароўнаму. А яшчэ той сон зна-

чыць, што мір прыдзе не ад аднога, а ада ўсіх народоў... Добрая ваша кава, — я яшчэ наўжо шклянку, — узялася за імбрычак бабуля.

— Але, але, наўтайце, а мяне ужо выбачайце, што ня маю сілы услужыць.

— Гдзе ўжо вам хворы! А балесць ваша бяспрыменна пройдзе, а каб скарб, дык паслухайце мяне: выпене гарчычкі, тады бяспрыменна пройдзе!

Матрона кастлявымі рукамі налівала каву з малаком на ісподачак і з ісподачка сёргала, а Радзейская, тым часам, начала расказваць свой сон:

— Сыніла я, — казала Радзейская, — што я граю ў карты з сваім нябошчыкам мужам. Шерад tym, як пайці з дамы віней, я начала пальцамі закручваць локан у сябе на віску. Кручу і кручу, як бытцам хату вырваць сабе валасы. Тут я і прачнulaся...

Бабуля а ні запнulaся, а зразу разгадала сон.

— Перамена будзе, панечка, памомніце мае слово! Пераменіца ваша доля, паедзеце вы адгэтуль. Як валасы свае заварочвалі, так і доля ваша пераменіца... Ну, дзякую, панечка, за каву, — дужа напіллася, — сказала Матрона і перавярнула шклянку дагары дном. Перахрысьцілася, прашантала малітву.

І доўга яшчэ дзяве ўдавы гаварылі аб tym ды ab сім. Потым Матрона нашантала загавор над хворай, пакраціла яе съвятою вадой і прыказывала бяспрыменна, калі ужо яна ня хоча піць гарчыцы, дык выпіла-б настой на травах, які яна ёй прыгатавала. І ўсё бабулька тужыла, аб tym, што людзі ваўкамі падаўліся, гатовы зъесці адзін аднаго і што лъецца кроу людзкая, а вайні ўсё ідзець, і скора, мусіць, будзець, канец съвету...

В. Бруевіч.

голад, холад, нейкая вечная недастача грошай на пражыцьце "таксяк", прытулішчо ў сырых муроўных куточках—усё гэта магло склечыць і змагчы самы жалезны арганізм. І бачучы перад сабою съвежую магілку яшчэ адной вялікай ахвяры для шчасьця і лепшай долі Бацькаўшчыны, ня будзем траціць веры ў канечную перамогу нашае ідэі, будзем насіці ў сабе імпат творчага натхнення і адвату самахвярнасці, як насіу іх адзін з наших старэйших правадыроў.—сягодня ужо нябощык,—Іван Луцкевіч. Вечная памяць вернаму сыну свайго народу! Хай ніколі не запомніць яго тые, хто гатоу сабою замяніць яго. Іван Луцкевіч памёр, але сълед яго на беларускай ніве вечны і несьмартэльны!

Крауцу Макар.

Менск  
27 жніўня 1919 року.

## Політычныя павіны.

### Украінскія справы.

ВЕНА, 27-8. Тутэйшыя украінцы адкідаюць офицыйнае паведамленне „Temps'a”, нібыта Петлюра адмовіўся ад Усходній Галіціі. Наадварот, украінскія справы ў Парыжы стаяць добра, дзякуючы уплыву Сazonova, які згадзіўся на украінска-расійскую фэдэрацию. Украінскі Урад заходзіцца ў Каменцу-Падольскім.

**Арэшт Маслова.** У Златавусце бальшавікі арэштавалі вядомага соцыялістычнага пісменніка па аграрным пытанню Маслова, быўш. міністра земляробства ў габінэце Керэнскага.

### Палажэнне ў Маскве.

ЧЫКАГО, 16 жніўня. Амэрыканскім урадам (па дэпартамэнту загранічных справаў) адтрыманы паведамленні офицыйнага характару з Масквы аб упадку упływu Леніна. Палажэнне ў Маскве вельмі сэръёзнае. Шмат жыхароў пакідаюць горад.

Амэрыканскі ўрад вельмі энэргічна пачаў дастаўляць Колчаку зброю і амуныцию.

### Бэрлінскі Цэнтральны Камітэт Работніцкае Рады закрыты.

БЭРЛІН, 27 жніўня. У суботу (23-8) урадовыя войскі занялі памяшканье Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Бэрлінскага Работніцкае Рады і закрылі яго. Паперы і дакументы конфіскованы. За апошні час ў Бэрлінскай Радзе былі толькі камуністы і блізкіе

да іх «незалежныя». Соцыяль-дэмократы выйшлі з яе.

### Румынскае наступленне проці бальшавікоў.

ЛІОН, 27 жніўня. З Жэнэзы паведамляюць, што румыны робяць вялікіе прыгатаваныні да наступлення за Днестр. Войско сабрано ў Бэндэрах. Мэта наступлення—злучыцца з левым крылом Дэнкіна.

## МЕНСКАЕ ЖЫЦЬЦЕ.

— **Служачым магістрату** гэтымі днямі будзе заплачана першая пэнсія— $\frac{1}{4}$  частка бальшавіцкага акладу, царскімі грашыма.

У магістраце мае быць частковае зъмяншэнне штатаў.

— **Сярод праваслаўнага духавенства** гавораць аб хуткім прыездзе ў Менск архіепіскапа Георгія, като́ры выехаў з Менску перад прыходам бальшавікоў.

Праваслаўнае духавенство просьці польскую уладу дазволіць адчыніць духоўные школы, сэмінары і др.

— **Сярод чыгуншчыкаў.** Нас паведамляюць, што, дзеячы упраўлення Палескай Чыгункі (у Вільні) п. Мястоўскі і інш. пераведзены у Галічину, а адтуль, замест іх прысланы у Менск Галіцкія інженеры.

Пры прыёмцы новых служачых пяршынства пакуль што аддаецца асобам, ведающим польскую мову.

— **Да адкрыцця акружнага Суду** у Менску прыступіла польская улада. Справы маюць вясціцца на польской мове.

Плян стварэння валасных судоў адменены.

— **Бчушаму Сіроткаму Суду** (пры бальшав.-Юрыдычны аддзел) Польскай уладай прапановано злы́ківідавацца да 10 г. м.

— **Хлеб** у прыватнай прадажы тане штодня на 50 кап. фунт.

— **Валюта.** Курс „керэннак” прыметна падымаецца: за 100 цар.—500—550 керанак.

— **Паведамленне.** Рэд.-выдаўцам „Звона” зьяўляеца пані Іадвіга (Ідвіга) Луцэвіч.

## Ліст у рэдакцыю.

I.

Шаноўны пане Рэдактару!

Прашу даказ на адно запытанье: ці можна зносіцца з польской уладай у беларускай мове, ці не? у аўвестках, налепленых на ўсіх вуліцах, пішацца, што, побач з польскаю, ужываецца і мова беларуская, а на дзеле выходзіць саўсім другое. Мусіць улада думала, чым-бы дзіця не забаўлялося, абы на плакало,—абяцаць можна, а як будзе праводзіцца ў жыцьці, — ві-

даць будзе. Гэта думка паўстала ў мяне посьле гэтакага здарэння.

Згодна з прыказам польскай улады ад 22-га жніўня гг. за № 14, прадстаўнікі нашага „Беларускага Настаўніцкага Саюзу” пашлі 26-га жніўня зарэгістравацца. Заява наша была напісана па беларуску. Польскі ураднік, прачытаўшы слоў саstry і пасымхаючыся сказаў, што такіх заяў ня прымае і што да іх, палякоў, заявы павінны пісацца па польску. Увесе Статут Бел. Наст. Саюзу так сама павінен быць перакладзены на польскую мову. Ня зважаючы на нашыя протэсты, ураднік адварнуўся і пачаў прымаць другіх з польскімі заявамі.

Няўко і цяпер мы будзем бачыць зъдзекі з нашай мовы і з сябе? Дык чаго ж мы чакалі і чаго спадзяваліся? Няўко горкае расчараванне зноу чакае нас? Няўко і тут нас не падтрымаюць, а будуць гнаць і съмязаць?

Спадзяюся, што гэтае здарэнне было прыпадкова і больш не паўтарыцца (дай Божа, каб было так!). Але, каб гэтага ня было, польская улада павінна аддаць прыказ сваім ураднікам спаўніць выданы ёю загады. Спадзяемся, што нам, беларусам, посьле абяцанак дужэйших з нас, ня прыдзеца змагацца за права свае мовы.

К. Пурускі.

II.

Прашу п. Рэдактара выдрукаўць ў газэце пра здарэнне, каторое напаўкало мяне 26-го жніўня 1919 г.

Прышоў я з двама сябрамі на Шадгорную вул. № 14 зарэгістраваць „Б. Наст. Саюз”. Там спаткай я яшчэ сябра Хрысьц. Злучнасьці. І вось чаго мы былі съведкамі.

Некі жыдок кажа рэгістратару, што не разумее па-польску. Тагды польскі ураднік гаворыць з ім па-расійску. А калі мы падалі просьбу па беларуску, то ураднік адмовіўся ирыніць і патрэбаваў паразуменіня ў польской мове.

Мы звяртаєм увагу урадніка, што насяленнё нашага краю мае право ужываць свае беларускіе мовы нараўне з польскаю. Тагды ураднік нецярліва адказвае: „Калі у Варшаве была чужая улада, то ўсе паперы пісаліся ў чужой мове. Так павінна быць і тут“.

Я думаю, што пану урадніку трэба памятаць, як цярпелі палякоў пад Маскоўю, калі на іх мову казалі „сабачы язык“.

III.

Рэдактар-выдавец  
ЯДВ. ЛУЦЭВІЧ.

## АБВЕСТКІ:

ІЛЮСТРОВАНЯ ЧАСОПІСЪ  
„Biełaruskaje žyćcio“

вручаема ў Вільні, Вакшта 11.  
Купляць можна ў рэдакцыі „Звон“  
Захароўская, Юблейны Дом.

Цена нумару 50 фэн.